

PREIS 30 Pfg.
Whiteruthenian Weekly
"The Fatherland" Authorized
by EUCOM Hq. Civil Affairs
Division 1. January 1949, Nr.
UNDP 225. Circulation 3500
copies. Administration: (13b)
Rosenheim Obb., Whiteruthenian,
DP. CP. Responsible Pub-
lisher: Wladimir Bortnik.
Printed by: Rich. Stadelmeier,
München 13, Clemensstraße 78

БАШЬКАУШЧНА

WHITERUTHENIAN WEEKLY „THE FATHERLAND“

Цена 30 н. фен., для заграніць — 50 н. ф.

№ 16 (60)

5 Каstryчніка, 1949 г.

ГОД ВЫДАННЯ 3

УРАЧЫСТАСЬЦЬ БАЩ У РОЗЕНГАЙМЕ

Ад 19 да 21 жніўня жыхары Беларускага лягера ў Розэнгайме перажылі вялікую Урачыстасьць. У гэтыя дні жыхары лягера ў Розэнгайме мелі гонар гасціць у сябе Яго Прэзасвяшчэнства Япіскапа Сергія, Апякуну БАПЦ, які прыїжджаў да нас высьвятаць нашу новую Царкву.

СПАТКАНЫНЕ УЛАДЫКІ СЕРГІЯ

Яго Прэзасвяшчэнства Уладыка Сергія, у суправадзе а. Васілія — Настаяцеля нашай Царквы, прыехаў да нас у пятніцу, 19 жніўня, вечарам. Не зважаючы на позны час спаткалі Уладыку ў браме лягера амаль усе жыхары ягоныя: скруті ў шарогах і уніформах, вучні пачатковай школы і Гімназіі і розных арганізацый на чале з лягернай адміністрацыяй.

Прыітаві Уладыку тут-жа ў браме Дырэктар Гімназіі, сп. Вініцкі. На кароткую прывітальную прамову сп. Вініцкага Уладыка адказаў цеплым Архіпастырскім словам. Пасыль гэтага Уладыка направіўся ў Царкву. Усю дарогу да будынку з Царквой малыя дзеці пасыпалі кветкамі. Пры ўваходзе ў будынак Уладыку спаткаў з хлебам і сольлю Сибра Царкоўнага Камітету сп. К. Савіцкі. У самой Царкве спаткаў Уладыку з Крыжам і кароткай гарачай прамовай Настаяцеля а. Васілі. Калі толькі Уладыку падышло ў да Райскіх Дзіўніх, прыгатаваны ўжо прыгожы Царкоўны Хор пад кіраўніцтвам нашага вядомага кампазытара сп. М. Равенскага пачаў сіпяваць «Ісполайце Дэспата» і іншыя Царкоўныя песні.

Тымчасам даволі вялікая Царква ўжо напоўнілася вернікамі. Было відаць, што Уладыка быў моцна ўзварушаны такім гарачым спатканынем, таму Ен сказаў да прысутных вельмі прыгожае слова на Евангельскую тэму аб любові. Стройным прыгожым сіпевам нашага Царкоўнага Гімну — «Магутны Божа» — закончылася наша Урачыстасьць у пятніцу.

ВЫСЬВЯЧЭННЫНЕ НОВАЕ ЦАРКВЫ

У суботу, а 6-й гадзіне вечара, Уладыка, у саслужэнні а. а. Васілія Тамашчыка, Лонгіна Шэмешыла і двух Гіпадыякану, адным з якіх быў вядомы дзеяць на ніве нашай БАПЦ сп. М. Дзямідаў, урачыста высьвяціў нашу Царкву ў імя сьв. Мікалая Пудтарца. Пасыль гэтага ім была адслужана Усенишная, якая закончылася даўжайшым узварушальным ізноў Евангельскім казаньнем Уладыкі. Простыя, для ўсіх зразумельныя слова Яго Прэзасвяшчэнства глыбока запалі ў сэрцы прысутных беларускіх вернікаў, якіх тым болей прыгатавіліся, што воось удастоўлілася Божай ласкі, Божай Благадаці мець сваю ўласную, ад нікога незалежную Царкву. Вочы многіх жанчынаў былі поўныя сълез, сорцы-гонару ў радасці ды падзякі Усемагутнаму Богу.

СВЯЗІШНЫЕ УЗНАГАРОДЫ
Урачыстасьць нядзельная Багаслужбы была яшчэ павышаная прысутнасцю трэцяцяга сівятара — о. Прататэрзя Леаніда Далінскага. У часе Багаслужбы Яго Прэзасвяшчэнства Япіскап Сергій наградзіў нашага Настаяцеля



— Знагароджаныне айца Васілія набедранікам

а. Васілія набедранікам. Акрамя таго, выдаў Багаслаўленыя Граматы І Пахвальныя лісты за самаахвярную працу пры пабудове Царквы наступным асобам: 1. Пэндзе Мікалаю, 2. Юрцівічу Васілю, 3. Чыгіровічу Івану, 4. Чайкоўскаму Дзімітрыю, 5. Равенскому Мікалаю, 6. Вербаловіч Барбары, 7. Памазану Андрюю, 8. Семенчуку Васілю, 9. Чэрнік Клаудзіі, 10. Кажан Аўгентіні.

Апрача таго, а. Васілі падзякаў за выдатную дапамогу пры будове нашай царквы звыш 40 асобам, сярод якіх былі вымененыя між іншага — Лукіяничык А. Дублягі, Груцько І., Кабяко М., Арсеніевіч Н., Кендыш В., Рагажэцкі М., Канончук А., Яцкевіч Д., Чэрнік А., Разумейчык А., Тарашкевіч М., Клінцівіч Д., Мікуліч М., Місуль Н. і іншыя.

Нядзельная Багаслужба закончылася Малебнам да Прачыстае Божай Маці й Панікай за ўсіх падлеглых за Свабоду Беларусу.

Рэлігійныя пачуцьці вернікаў былі яшчэ болей прыгожыны падзвігайна прыгожым сіпевам нашага царкоўнага кіру пад кіраўніцтвам кампазытара М. Равенскага, за што нашы харыстычныя агрывалі асаблівую падзяку а. Васілія.

Нядзельная Багаслужба закончылася прыгожым казаньнем Уладыкі Сергія ў 2. 15 па нападці. У нашых урачыстасцях прынялі ўдзел не толькі дзея Украінскіх сівятары, СУМ, але і шмат украінскіх вернікаў іх суседніх ліній пад Стэфаніскіх і Піртан.

НА БРАТНІЙ ТРАПЕЗЕ

Пасыль Багаслужбы Царкоўны Камітэт, стараннем нашых жанчын, уладзіў супольны абед, у якім прынялі ўдзел, акрамя Уладыкі й сівятароў, Украінскіх гасціц, прадстаўнікоў лягера Адміністрацыі, беларускіх арганізацый на чале з прадстаўнікамі Ураду БНР, калі 100 асобаў з боку нашых вернікаў.

Прысутнасць яго Прэзасвяшчэнства Япіскапа Сергія й сівятароў на абедзе, а таксама прысьпяваныне Царкоўным хорам некалькіх рэлігійных песні, спрычыніліся да таго, што настрой усіх прысутных застаўся ад пачатку да канца глыбока рэлігійны, паважны і радасны. Прысутнасць жа Укра-

інцаў — да заціснення дружбы й прыяцельства між нашымі братнімі народамі. На абедзе выступала шмат прамоўцаў як з боку украінцаў, так і з боку беларусаў.

Абед, як і ўсё Царкоўныя Багаслужбы, закончыўся нашым прыгожым царкоўным гімнам — «Магутны Божа» акрамя таго і нацыянальнага гімнам. Пасыль абеду нашы фатографы пацярпілі з шмат супольных здымкаў з Уладыкай й сівятарамі на чале. Гэтыя ж фотографы зрабілі таксама на мала здымкаў нашай прыгожай царквы.

НАШЫ СЭРЦЫ ПОЎНІЦЬ ХВАЛА ЎСЯВЫШНЯМУ

Сэрцы ўсіх чырвых Беларусаў началі радасней біцца пасыль нашых урачыстасцяў. Мы маем ужо нашу ўласную Аўтакефальную Праваслаўную Царкву. На агульным паседжанні Царкоўнага Камітету ў сяброў Духоўнае Кансысторыі БАПЦ пад старшынством Уладыкі Сергія ў панядзелак было, між іншага, пастаноўлена лічыць нашу Царкву ў Розэнгайме Кафедральнай Царквой усіх Беларусаў, каб не падалі пад цягарам сівяго Крыжа.

Усемагутны Бог багаславіў нас нашым уласным Храмам Божым. Мы ўсе глыбока верым, што Ен не пакіне нас і далей сваёй міласцю ў Багаславенствам. Мы глыбока верым таму, што Ен не пакіне нас тут на чужыне, а паможа нам усім вярнуцца на нашу міную Беларусь, каб там вечна Яго славіць.

Вернік

Дарагія браты і сестры!

Гасподзь Бог наш Ісус Христос і Прэсвятая Уладычыца наша Прынадзева Марыя ўдзойті на вялікае Іх сіятое Благадаці, памаглі збудаваць нам у Беларускім лягера ў Розэнгайме (Нямеччына) нашу Аўтакефальную Праваслаўную Царкву. Цяпер мы маем свой уласны Храм Божы, дзе мы маем магчымасць беспасядэрдня маліцца да Усіяўшнага й Прэсвятое Уладычыцы ўсіх Сівятых Зямлі Беларускай, каб Яны й далей мелі нас у Сваі Апесы.

Шмат нашых людзей ужо раскінuta па ўсю беларускую сівуту на выгнанні і знаходзіцца на сучасных «раках вавілонскіх». Этае расцеянне прадаўжаецца далей. Дзе-б, дарагі Браты і Сестры, Вы не знаходзіліся, — ці ў Еўропе, ці ў Амерыцы, Канадзе, Аргентыне, Бразыліі, Чылі, ці ў Аўстраліі, Афрыцы, але іншай якой краіне, нахай кожны з Вас яднаеца з сваімі Братамі духам сваім з нашай Сіятое Беларускай Аўтакефальной Праваслаўной Царквой. Нахай Яна станеца для нас ўсіх нашым Амафорам, нашым Багаславенствам, нашым Зблёненнем!

Нахай Гасподзь Бог наш Ісус Христос паможа нам, каб гэтае наша хрысьціянскае Аб'яднанне пачулі нашы Браты і Сестры на нашай мілай і дарагой Пакутніцы — Беларусі. Каб з нашай дапамогай, нашымі малітвамі, яны узмніліся духовам, каб не падалі пад цягарам сівяго Крыжа.

Нахай Гасподзь Бог наш Ісус Христос паможа нам, каб гэтае наша хрысьціянскае Аб'яднанне пачулі нашы Браты і Сестры на нашай мілай і дарагой Пакутніцы — Беларусі. Каб з нашай дапамогай, нашымі малітвамі, яны узмніліся духовам, каб не падалі пад цягарам сівяго Крыжа.


Духоўная Кансысторыя БАПЦ

Раскіненая па сівеце моцна трымайцеся, Браты і Сестры, сіятое Веры бацькоў нашых. Дзе толькі можаце будуйце Сіятыні нашы праваслаўныя, арганізујце свае супольнае Царкоўнае жыццце — зкладацце Брацтвы і Сястрыцтвы Маші.

Дарагі Браты і Сестры! Пасыль высьвячаньня нашае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы ў Розэнгайме, адбылося агульнае паседжанне сяброў нашае Духоўнае Кансысторыі, пад кіраўніцтвам Прэсвятое Уладычыцы ўсіх Сівятых Зямлі Беларускай — Апякуні БАПЦ — і сяброў Часовага Царкоўнага Камітету БАПЦ у Розэнгайме, на якім было пастаноўлена лічыць Беларускую Аўтакефальную Царкву ў Розэнгайме КАФЭДРАЛЬНАЙ Царквой Беларуское Эміграцыя.

Заклікаем Вас ўсіх, усюды, дзе толькі можаце, арганізујце Прыходы БАПЦ, адкрывайце Божыя Храмы (Царквы) БАПЦ і зкладацце Брацтвы і Сястрыцтвы ў імя Жыровіцкага Божае Маці.

За ўсімі парадамі, патребамі інфармацыямі просім звяртацца да нашае Духоўнае Кансысторыі Розэнгайме, якая заўсёды выйдзе Вам на спатканьне і якая будзе маліцца за Вас ўсіх да Господа Бога нашага Ісуса Хрыста, Прачыстае Маці Божае ўсіх Сівятых і Праведнікаў Зямлі Беларускай, каб Гасподзь Бог наш быў з намі і мы з Ім і «Враты адова не одолеюць нас».



Сэрцы вернікаў поўніць хвала ўсіяўшніму

Чацьвертая Сессія АН

4-ая сесія АН распачала сваю працу ў аўторак 20 верасьня і будзе трываць, як звычайна, аж да Каляды. Усе дэлегаты зъехася ў Флюсінг Мэйдў, калі Нью-Ерку, — дзе і адбудзеца 4-ая сесія.

На парадку нарадаў, апрача 80 розных справаў, фігуруюць 3 найголовнія: справа італійскіх каленіяў, справа Ерусаліму і апека над сівятымі месцамі і Грэцкае пытанні.

Як папярэдня, так і цяперашняя сесія АН будзе полем змагання

уряд Захадній Нямеччыны. Пасыль колькідзенных перамоваў з прадстаўнікамі розных партый, Адэнаўэр стварыў свой першы ўрад у такім складзе:

Канцлер — Канрад Адэнаўэр (партия хрысьціянскіх демакратў), віцэканцлер — Франц Блюэхер, міністар лучнасці ўраду з законадаўчымі органамі — Г. Гэльвагэ, эканомікі — А. Эргард, фінансаў — М. Шэфэр, юстыцыі — Дэглер, міністар камунікацый — Сэзбоген, пошты — Шубер.

Урад твораць толькі прадстаўнікі трох партый: хрысьціянскіх демакратў, ліберальнай і нямецкай.

АТАМОВАЯ ТАЯМНІЦА Ў САВЕТАХ

Днямі съвет быў вельмі ўхваляванным таямнічымі выбухамі ў глыбі Савецкага Саюзу, выбухамі, якія зусім нагадвалі выбухі атамовае бомбы. Першы вынашаў быў, што Саветы знайшли такі сакрэт атамовае бомбы й паспелі ўжо нахват зрабіць яе. Гэты вынашаў вельмі ўстрывожжы краіны, што знаходзіцца па гэтым бок зяленае застаненне.

Асабліва ўхваляваная Амерыка.

Прэзыдэнт Труман меў нават з гэтай прычыны адмысловую прамову. Ен сказаў, што 'факт атамовага выбуху ў Савецкім Саюзе ані ня дзівіць Заходні Съвет. І ваенныя колы ю урады Злучаных Штатаў ці дзяржаваў Заходніх Эўропы здаўна былі пэўныя, што ўрэшце рэштаў таямніца атамовага бомбы станеца ведамая ня толькі ім».

Аднак **рэакцыя вучоных**, якія займаюцца атамовага ведаю паказала, што яны памыліліся ўсе-ж у часе, не спадзяючыся так хутка гэтым выкryццем складанае таямніцы атамовага бомбы.

Урады ЗША і Вялікабрытанія становіца **й спакойна съязвіджаюць** у сувязі з гэтым, што **хіня замежная палітыка ані ня зъменіцца** ад таго, ці маюць іхныя суправу ўнікі атамовую бомбу, ці не, аднак прэза іншых краін ажыўленыя варожыць аб тым, якія вынікі можа прынесці гэтае найблізкіх хвалюючес здарэніе апошніх тыдняў. У вадным толькі ўсе згаджуюцца, што атамовага пытаньне, якое стаіць цяпер на парадку дня паседжанняў. УНО, вырасце над усе пытанні, што маюць амбраркоўца.

Неспадзянка атамовага выбуху ў Саветах датычыцца дзвююх справаў: па першое хутчыні, зъ-

якой, насупереч усім выкладчынам, Саветы знайшли таямніцу атама. Тлумачаць гэты фактым, што Саветы скарысталі з працы (пэўнаж, не даабрахвотна) 200 нямецкіх экспертаў, знаўцаў Атамовага энергіі. Знаўцаў гэтых Саветы вывезлі у глыб Савецкага Саюзу ў прымусілі працаўцаў над атамам. Сярод іх былі такія навуковыя вялічыні, як прафесар Гэрц і абодвыя ягоныя асистэнты Позз і Мэйэр.

Але, дарма што столькі шуму, справа **таямнічых выбуху ў яшчэ не канчаткова высьветленая**. Некаторыя колы цвердзяць, што няма ніякое пэўнасці, што заўажаныя выбухі былі якраз выбухамі атамовага бомбы. Нават прэзыдэнт Труман выказаўся ў гэтай справе вельмі асцярожна, ужываючы ў сваёй прамове адно тэрміну «атамовая выбуху».

Некаторыя думаюць, што гэта быў выбух нейкай фабрыкі, якая займаеца дасьледчы працаю над прадукцыяй атамовага збору. Дадаючы нават, што ў сувязі з гэтым загінулі ўсе дасьледчыкі ў працаўнікі. Але як было сапраўды, ніхто ні ведае.

Другою справаю ў спрычыненай таямнічымі выбухамі неспадзіваны было маланкава хуткае **зарэгаванье на гэты факт прэз. Трумана**. Тлумачаць гэта тым, што прэзыдэнт хадеў першым перад Саветамі выказаўца ў гэтай справе ў гэтым самым адпаведна й правільна насыяўліць яе.

Толькі цельмі мала **хто байца ў сувязі з вышыпданым памансініем пагрозы вайны**. Але, амаль усе спадзяючыя яшчэ больше агрэсіўнасці ў напрымірмасці савецкіх палітыкаў. Калі Саветы становіца адкінулі ўсялякую кан-

«Мэтадам народнай будоўлі,

Маскоўская ўлада на Беларусі рэкламавала ўвядзенне з селенія году ўсегульнага сямігадавага навучання. Што крьеца пад гэтай рэкламай відаць з тэмпамі школьнага будаўніцтва, якое чужая ўлада на Беларусі ўзваліла на звычайнія плечы нашага селяніна, даўши для гэтага і адпаведны лезунг: «Мэтадам народнае будоўлі». Як ідзе будоўля школаў гэтым мэтадам відаць з фактам школьнага будаўніцтва хоцьбы на Бабруйшчыне. У карэспандэнцы «Хутчай будаваць школы» («Звяздз» № 142) карэспандэнт скардзіца, што

«Толькі ў палове школаў вобласці распачаты рамонт. Меркава-

тролю над атамовага энергію яшчэ тады, калі яны толькі шукалі разгадкі атамовага тайніцы, кажуць заходнія ўрапейскі і амэрыканскія палітыкі, — дык німа чаго спадзявацца, што яны пойдуць на якукоўкі згоду у гэтай справе цяпер.

Найлепш, аднак, чуюцца аптымісты. Яны цвердзяць, што цяпер дык ужо напэўна німа чаго баяцца атамовага вайны. Найдаўжайшай трыве супакой тады, калі сілы ворагаў роўныя, кажуць яны. **Саветы ані словам не ўспамінаюць таямнічых выбуху**. Адно ТАСС выдаў афіцыйнае паведамленыне ў пару радкоў, што ў сувязі з рознымі перабудовамі, было неабходным узарвашы тэя ці іншыя абекты. Відаць, выбух, якім так зацікавіліся Заходнія дзяржавы, належыць якраз да аднаго з такіх узрываў. А што да таямніцы атама, дык Саветы знаюць яе ўжо даўна. Тагачасы Міністэр Замежных Справаў Молатай абвесьціў гэта съвету яшчэ ў 1947 годзе».

Гэту справу так, што адначасна высыяўліць на мітрапаліта «усіе Русі і беларускага кандыдата мітрапаліта Рамана, і маскоўскага япіскапа Аляксея, што яшчэ болей заўастрыла далейшае змаганье паміж Москвой і Беларусью». У 1416 г. пры Вялікім Князю Вітаўце, склікаеца ў Наваградку Сабор усіх беларускіх япіскапаў, якія выбіраюць на беларускага Аўтакефальнага мітрапаліта Рыгора Цымбалака. Упадак Бізантыйскага імпрыі стварыў больш спрэяльную ситуацыю для намаганняў Масквы прымусова падпрадкаваць сабе Беларускую Аўтакефальную Царкву, што й сталася, урошце, пасыля поўнага заваявання Беларусі Москвою ў 1795 г.

Аднак пасыля развалу царскага расейскага імпрыі ў 1917 г. у беларускім народзе зноў паўстала ідэя адрадзіць Беларускую Аўтакефальнуу Праваслаўную Царкву. У 1922 г. у сталіцы Беларусі Менску пад кіраўніцтвам мітрапаліта Мэльхіседэка адбыўся зъезд духавенства ў вернікаў Менскага Мітраполії, які вынес пастаўну аб ператварэнні Менскага Мітраполії ў Беларускую Праваслаўную Царкву. А ў 1927 г. пад кіраўніцтвам таго ж мітрапаліта Мэльхіседэка склікаеца Сабор гіерархаў, духавенства ў вернікаў, на якім былі зарганізаваны Часовы Кіраўніцтва ў Духовай Кансысторыі Беларускага Аўтакефальнага Праваслаўнага Царквы. Два гады беларускія вернікі прасілі іх вярнуцца да сваёй пастаўні, якія не дачакаўшыся, склікалі пад кіраўніцтвам япіскапа Сергія ў гор. Канстанцы 5-га чэрвеня 1948 г. зъезд беларускага духавенства ў вернікаў, на якім былі зарганізаваны Часовы Кіраўніцтва ў Духовай Кансысторыі Беларускага Аўтакефальнага Праваслаўнага Царквы. Беларускую Аўтакефальнай Праваслаўнай Царкве, што знаходзіцца пад апекай япіскапа Сергія, мае свае царкоўныя прыходы ў Нямеччыне, Ангельшчыне, Францыі, Аргентыне і інш. краех, дзе естьць беларуская эміграцыя.

Няпрыхильнікі да яе Расейскага Зарубежнага Царквы естьць выявам традыцыйнае палітыкі маскоўскага імпрыялізму прымусова падпрадкаваць сабе беларускую царкоўную жыцць.

У 1942 г. у акупаванай немцамі століцы Беларусі Менску зноў

ВЕСТКІ З БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

дазволу савецкае ўлады ў арганізаваных ўрадавых пагуллянках — з заходніх вобласцяў у ва ўсходні, або на так званыя «пушкі» — з усходніх на заходнія. Вядомыя яшчэ за часоў першага бальшавіцкага акупанті заходніх земляў «экспкурсіі» сялян Беласточчыны, Горадзенскіх ці Піншчыны трываюць далей. Іхняя мэта — пропаганда калхознага ладу.

«ЗАБОТА АБ ЖЫВЫМ ЧАЛАВЕКУ»

«Сяляне весякі Зымеўцы Дзяцлаўскага раену даўно выканалі плян нарыхтовак і выважкі лесу. Тры разы хадзілі возыкі лесарубы ў леспрамгас Казлоўшчынскага раену, за 30 кіламетраў, але грошай не атрымалі. Калі ж дыркыя леспрамгасу думае разылічыцца з сялянамі?» — таў пытасцца сельскі карэспандэнт у газэты «Совецкі селянін» (№ 53).

Цялякі газэце адказаць на гэтае пытаньне. Перамерыла брыгада сялан 180 км., спаганяючы заробленыя пару рублёў, можа ў 500 перамерае. Хто гэта можа ведаць, чы вчычуцы «пад сонцамі сталінскай канстытуцыі»?

«ВУЧЫСЕСЯ ТАРГАВАЦЬ»

20 год савет «вучыца таргаваць», але не «перагнаць» ні «эдзяцца» ім не ўдаецца.

У г. Бранску, — піша карэспандэнт Прохараў, — гандаль як сълед не наладжаны. Днямі мы былі ў краме № 2, што месціцца ў цэнтры гораду, Спажыўцы нават і не заходзяць у краму, бо бачыць пустыя вітрыны. 15 кг. морквы ды маток сухіх грыбоў — вось і ўвесе твараў у краме. На жаль, шмат якія крамы ў гарадах Бежыцца, Новазыбкова, Дзядзьковіца ды інш — маюць, прыкладна, такія запас тавараў.

Злонаса парушаеца ў нас і прынцыпізагатавак тавараў. Нядыўна Сураская райзаготкантора сікіравала ў Бранск гурт жывёлы на адрэс Бранскага «облкоопторга», які загадзі заплатіць за жывёлу грошы. Але жывёла ў Бранск ня трапіла. Яе па дарозе прадалі іншай арганізацыі, што заплатіла большую цену».

Калі карэспандэнт з'яўрнуўся ў гэтай справе да старшыні «облпотребсаозу» тав. Мышыну, той, выслушавшы гэту гісторыю, толькі рукамі разьвёў: Не могу зразумець! Чаму так дранна ідзе справа, у гэтым годзе мы зъянілі трох дыректараў, а справа ўсё-ж не падраўляеца.

Напружанье на Балканах

Становіща на Балканах зноў аўвайстрылася. Стварылася вялікае напружанье паміж Грэцыяй з аднаго боку і Баўгарыяй з Альбаніяй з другога.

Як, ведама, грэцкія партызаны, падгнянемыя ўрадавымі війскамі, амі, уцікаючы на тэрыторыю Альбаніі і Баўгарыі. Грэцкі ўряд не пакоіцца, што праз некаторы час яны зможуць ізноў прадзерціся на

терэны Грэцыі, як гэта ўжо на раз было дагэтуль. Каб гэта папраходзіць на будучнью, грэцкі ўрад заяўіў, што ён будзе гнаці партызанаў да канца, куды-б янь не ўцикаці.

Калі-б гэта пагроза была зъдзесьненая, дык яна ня ўхільна давяла-б да збройнага канфлікту Грэцыі з Балгарыяй і Альбаніяй

У гэтым наступе бяруць удзел 9 камуністычных арміяў, якія распачалі атаку з раену Гу-Нан сікіроўваюць галоўны ўдар на бастыён нацыянальных войскаў у Гэн-Янг. Нацыянальные камандаваныя згрупавала свае войска вакол Інг-Так, 160 кіламетраў на поўнач ад Кантону і калія Чао-Янг, 370 км. на ўсход ад сталіцы, дзе ёй адбудзеца вырашальны бой за Кантон.

На іншых адцінках фронту таксама распачаліся зацяўля бай.

Правадыр камуністычнае партыі ген. Мао-Тсэ-Тунг, заявіў у Нанкіне, што 10 лістапада г. г. будзе скліканая палітычнае канферэнцыя для стварэння кітайскага камуністычнага ўраду.

НАСТУП НА КАНТОН РАСПАЧАУСЯ

Старанна, ад даўжэшага часу падрыхтоўваемыя вялікі наступ на Кантон, сядзібі нацыянальнага ўраду, распачаўся.

За гаспадарчую ініцыятыву

Шмат наших людзей раз'яджада-
цца сяняня па съвеце, нямала зас-
татецца ў Нямеччыне. Паўстануць
тут і там новыя беларускія асярод-
кі. Треба, аднак, съцвердзіць, што
на чужынне мы мала зьвяртаем
увагі на арганізаванае гаспадарчае
жыцьцце. Нашы суродзічы абмяжо-
ўваюцца пераважна атрыманнем
працы, або набыцьцем невялікай
земляробскай гаспадаркі; мала хто
згадаў дзеца ў невялікім варштат
або дробнум крамку. Пра фабрыкі,
прадпрыемствы чуваць мала.

Ездзем мы пераважна ў краіны
мала залодненая, дзе часта адчу-
ваецца недахоп харчавання, па-
мешканнай і рачай штодзеннага
ўжытку. Прыйкладам дзяржавы
гаўдзенай Амерыкі вельмі спры-
яюць разьвіццю харчавае праду-
кцыі, даюць на гэта канцэсіі і да-
памогу. Чаму беларусам у Вэнцу-
элі, Чылі, Бразыліі не наладзіць
выраб палескіх сыраў! Палескі
сыр можа съмела канкуруваць з
усімі іншымі гатункамі. Ды ў швай-
царскі нашыя людзі ўмеюць вы-
рабляць. Таксама можна там ду-
маць аб арганізаціі маслабойні,
мясных камбінату. Наша літоў-
ская каўбаса шмат лепшыя за
усякую кансерву і транспартаваць
яе можна куды хочаш. Спэцыяліс-
тых у гэтай галіне мы знайдзем
досьць і капіталу тут вялікага ня
треба.

У іншых краінах, як напр. Кана-
да, Аўстралія, харчаванье не ста-
новіць праблемы, але там адчува-
ецца недахоп памешканнай і
рачай штодзеннага ўжытку. Там

можна закладаць тартакі, пагельні,
выраб вапны, фабрыкі мэблей. І
весь дзе адзін беларус нічога не
зможа зрабіць, там 8-10, адгараўа-
ши свае контракты, могуць, напр.
паставіць звычайні вадзяны млын,
якіх у нас на Беларусі сотні. З
млынам легка вязьцца лесапілка,
а там куратнік і сывінтарнік... Так
паволі, але пэўна, нашы людзі
перасталі быць наймітамі, а ста-
ліся-б заможнымі прадпрыемцамі
і гаспадарамі сваей гаспадаркі.

На асаблівую ўвагу заслугоўвае
дружба і салідарнасць, што наг-
лядаецца між іншымі народамі.
Калі мы будзем адзін у другога
купляць, адзін аднаму патронае
прадпрадаць, радзіць, дапамагаць,
падтрымліваць нашых фахоўцаў,
вырабнікаў, якія, прыкладам,
робяць ізраэліты, то хутка мы змо-
жам паправіць наш матар'яльны
дабрабыт.

Грамадзянства наша павінна глы-
бей зразумець гэту справу, на-
шия фахоўцы павінны больш вы-
казаць ініцыятывы, а ўсе разам
гуртавацца і тварыць! Мae гэта
значынне не толькі асабістое, але
и агульна-грамадзкае, бо дзе згур-
туеца нас хоць невялікая групка,
там і родная мова загучыць съм-
лей, часцей звязацца свая газета
і книшка. На Бацькаўшчыну вя-
нуцца гэта таксама нікому не паш-
кодзіць, бо можна з прыемнасцю
сядзець у Вільні або Менску, а
мень акцыі прадпрыемства у Сан
Паўле.

Др. Малецкі

На шырэйшы съвет

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ ПА — АНГЕЛЬСКУ

Прафэсар Гарвадзкага ўніверсите-
тету (ЗША) мр. Н. Вакар выдае ў
ангельскім мове апрацаваную ім
Гісторыю Беларусі. Кніга мае вый-
сіці селета.

Нашаму Навуковаму Таварыству,
сабры якога есьць і ў ЗША трэба
канечні сувязацца з прафэсарами
м-ам Вакар і пакуль книга ня вый-
шла ў съвет, дапамагчы яму матар-
яламі, так і кансультатыямі, каб
унікнуць мягчымым памылкам.

Бо непайнфармаванасць або ня-
правільная пайнфармаванасць можа
прынесці толькі шкоду, як гэта
здарылася з «Славонік энцыкл-
іпдыя» (энцыкл. славяназнаўства),
выданы д-рам філ. І. Русікоў,

Універсітэт Брыджаўорт, Нью Ерк,
1949 г.

Аўтары гэтае энцыкліпэдыі, ві-
даць карыстайлісці матар'яламі афі-
цыйных савецкіх выданняў і
працамі расейскіх «вучоных», бо
Беларусь прадстаўлена у энцыкл-
іпдыі вельмі скуча, фальшивы і
разглядаецца, як часціца Расеі.

БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ У АМЕРЫЦЫ

Амерыканскія збральнікі народ-
ных песняў, наведаўшы ў міну-
лым месеці беларускія лягер Бак-
нанг, зрабілі фанагрофічны запіс
наступных беларускіх песняў, на-
сипаваных мясцовым беларускім
хорам: «Гэй, сабры удалыя», «Зя-
лены дубочак», «Ой ляцелі гусі»,

БНР У ДАКУМЭНТАХ

(Працяг. Гл. № 15/59).

ПРАТЭСТ НАРАДЗЕ ПАСЛОУ
(Пратэс-нота, пададзеная мініст-
рам воіскавых спраў БНР Ладно-
вым Парыскай мірнай канфэрэн-
цыі ў сакавіку 1920 г.).

Гэунтуючыя на пр вераных
фактарах і дакумэнтальных дадзе-
чы, якія я атрымаў ад Уралу Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі, і
дазволю сабе абвесціць акты ня-
чуванай несправядлівасці і жор-
сткасці, якія былі праступна зро-
блены польскімі ўладамі ў частыні
Беларусі, акупаванай арміяй.

Раестру істуцціных фактаў павінен
даць малое ўяўленне таго, што
робіцца на Беларусі:

1. Прадстаўнікі народу, якія за-
сядалі у Радзе Бел. Нар. Расп. і
Рада Народных Міністраў, выбра-
ная беларускім кінграсам, які ад-
быўся ў Менску 18-31 сінтября
1917 г., ня маюць мягчымасці спа-
ўніць свае функцыі і абараніць пра-
вы і інтарэсы беларускага народу,
сабраныя Рады і Ураду забарене-
нія камісарай Ісходніх Зя-
мель (Беларусь). Нямецкія ваен-
ныя ўлады ў 1918 г. і то не дазва-
лялі сабе такім способам парушаць
міжнародныя правы і падверграць
гэцкаму гвалту прадстаўнікоў, вы-
бранных народам беларускім. У ча-
сце нямецкай акупацыі Рада Бел.

Нар. Рас. і Урад прадаўжалі існа-
ваць і функцыянуваць легальна.

2. Сабры Рады БНР арыштава-
ныя. Вобыскі і канфіскацыі былі
зроблены ў іх дамашніх і яны былі
адпраўлены ў Варшаву.

3. Беларускія палітычныя пар-
тыі прасльедваліся, іх лідэры былі
арыштаваны.

4. Жыхары былі пазбаўлены
усях сваіх грамадзкіх правоў, на-
ват і свабоды совесы.

5. Фармаваныя нацыянальных
войск было забаронена.

6. Нягратнае і малакультурнае
насяленне было абавязана дэклера-
ваць пісменна, што яно есьць
польскай нацыянальнасці і хоча
быць у польскім гаспадарстве. На-
ват не пасароміліся запатрабаваць
такія дакументы ад дзяцей. За-
гэцкую дэкларацію польская ад-
міністрацыя суліла съвіное сала,
муку і зерня з правізіі, якую По-
льшчына атрымала ад Амерыкі і ўся-
кую іншую ласку.

7. 25 — XI Польскі Устаноўчы
Сойм галасаваў статут, згодна з
якім у часты Беларусі, акупаванай
польскімі войскамі, выбары ў
Сойм павінны быць зроблены за
кошт польскага скарбу, для таго,
каб народ беларускі лягчай выно-
сіць пастанову аб прыналежнасці

да Польшчы. У гэты-ж час аку-
панція ўлады атрымалі патаес-
нія інструкцыі ад польскага Ураду,
загадваючы ім арганізацію
выбары толькі ў адзін тыдзень
дзеля таго, каб лік выбіраючых
быў зменшаны, як гэта мягчыма,
і ім было праписана прымусіць
выбіраць каталікоў, уласнасці і
ксяндзоў, але толькі асоб, якія
будуть вядомыя як напоўна прыхиль-
ныя да Польшчы.

8. Беларуская адміністрацыя
ўсходы зъменена на цывільную
польскую.

9. Цэркви грэко-каталіцкія за-
чынены.

10. Нацыянальныя школы за-
чынены, а таксама і расейскія.

11. Беларуская і расейская мовы
заменены на польскую, якую абе-
віщчана мовай абавязковай для
жыхароў.

12. Выданыя газеты, агліядаў і ін-
шых беларускіх часопісаў забаро-
нены.

13. Грэка-каталіцкіе духавенст-
ва пад надзорам польскіх жандар-
маў.

14. Праваслаўныя цэркви, якія
ніколі не належалі да рымска-
каталіцкага культу, зачынены або
перароблены ў цэрквы рымска-
каталіцкіх.

15. Усе асьвечаныя асобы ў се-
лах, як сівяціннікі, дзікія, вучыщелі
школ і быўшыя расейскія афіцэры,
без усялякай розні-

ци вінаваціліся ў прыхільнасці
да бальшавізму, іх прасльедуюць,
бываюць, арыштоўваюць, пасля
ссылаюць на няведама куды.

16. Асоб, якія працаюць у мясцо-
вой адміністрацыі звальняюць з
іх пасад і гэткім спосабам пазбаў-
ляюць заработка, калі яны ня ве-
даюць польскай мовы.

17. Некалькі разоў жыхары Бе-
ларусі былі мабілізаваны для ўма-
цавання кантнінгенту польскіх
войск.

18. Пад відам рэквізіці, поль-
скія войскі грабяць жыхароў, ад-
браюць ад іх апошні кавалак хле-
ба. Гэткае паступанье польскіх
войск вызвала публічную крытыку
з боку польскага біскупства ксяндза
Лазінскага, які звярнуўся з адоз-
вой па гэтаму пытанню да салдат
польскіх. (Гэтая адозва была апуб-
лікавана ў часопісу «Кур'ер Мін-
скі» № ад 9 сінёкі 1919 г.).

19. Усякае дамаганье, зробле-
нае палітычнымі дзеячамі паведа-
міца Захаднім Эўропу аб неспра-
вядлівасці і жорсткасці, якім пад-
лягае беларускі народ, канча-
еца вельмі горка дзеля іх — «ві-
наватыя» паддлігаюць бобыскам і
ссылаюць іх на канцэнтрацыйныя лагеры, за-
лічаныя ў спэцыяльную катэго-
рию палонных — «палонных палі-
тычных».

Усе гэтыя несправядлівасці,
чилены польскімі войскамі ў

Эміграцыйныя справы

КАРЫСТАЙЦЕ З АПОШНЯЕ МАГЧЫМАСЦІ

На прэсавай канфэрэнцыі ў Га-
лоўнай Кватэры ў Бад-Кісінген
7-га верасня галоўным пытаннем
была эміграцыйная справа. З ін-
Фармациі Галоўнай Кватэры выля-
сіліася, што да гэтае пары ў ЗША
выехала ўсіх ДП 72.000, далейшы
40.000 маюць ужо візы і бліжэйшы
днямі і тыднімі выляжджаюць,
а 30.000 заяваў Перасяленчай Камі-
сіі ў Вашынгтоне ўжо палаходзіла
і ў бліжэйшым часе высылае іх у
Эўропу. Кантынгент на Амерыкан-
скую зону Нямеччыны складае
140.000.

Лічбы гэтыя съведчаны, што
далейшыя мягчымасці выезду ў
ЗША надта абмежаваныя.

Цяжкасці эміграцыі палаходзі-
ць яшчэ і ў тым што і **іншыя дзяржавы**,
з'яўленыя свой кантнінгент, або
затрымалі іміграцыю ДП. Прыкла-
дам, Францыя ў далейшым будзе
прымаць толькі 10 сіамей і 15 ма-
ладых мужчын на земляробства і
15 маладых мужчын у капальні.
Згодна з апініяй Галоўнай Кватэ-
ры IPO адзінай шырокай мягчы-

масць эміграцыі ДП з Нямеччы-
ны — гэта Аўстралія, якія пакуль
што прыймае без абмежаванняў.

У Канаду і ў іншыя краіны мож-
на выляжджаць, як і дагэтуль, па
індывидуальная афідавіты, прысл-
аныя родзічамі або знаесымі.

Усе тыя ДП, якія ня выкарыста-
юць апошніх мягчымасці, заст

Зъ Беларускага жыцьця

Сяброўскі вечар беларусаў Аргентыны

Буенос Айрэс. У жніўні месяцы ў Буенос Айрэсе быў зладжаны сяброўскі вечар для беларускай калені ў сталіцы і ў ваколіцах.

На вечары сабралася лічна беларуская грамада і госьці іншых нацыянальнасці, між якімі быў прысутным генэрал Даўкантаса, былы пасол літоўскі ў Аргентыне.

Лічна прысутнасць суродзічай сьветчыла аб зацікаўленні ды грамадзкай съведамасці беларускае эміграцыі ў Аргентыне.

Першы раз мелі нагоду сустрэцца пры супольным стале і гульнях прадстаўнікі новай і старой эміграцыі. Тут завязаліся першыя вузлы знаемства і прыязні; у прымнай атмасфэры паўстала ўзаемнае зразуменне аб патрэбе супольнага і згоднага супрацоўніцтва для нашай агульнай справы. Гэты вечар зрабіў вялікі пералом унутры старой беларускай эміграцыі,

якой у Аргентыне налічваецца каля 100.000 і шмат не нажаль знаходзіцца яшчэ пад упльвам чырвонае прапаганды.

За супольным сталом былі прыгожыя патрыятычныя прамовы старцыні ЗВА сп. К. Мерліка і сп. інж. Ф. Фаміна. Дэкламацый спіні Г. Нядзелькі, дачкі прысутнага пастыя сп. Я. Нядзелькі, ды сынні — перанеслы ўсіх туды, адкуль яны выйшлі — пад свае родныя дарагі стрэхі. Пасля вячэры была зладжана для молодзі забава, у часе якой наші славны танцор аднаго з аргентынскіх тэатраў са сваёю сяброўскай нацыянальных вонратках выканалі некалькі балетных танцаў.

Пры нагодзе быў наладжаны продаж беларускіх кніжак ды прэсы, а таксама з посьпехам праведзена зборка на Фонд Беларускай Кнігі.

БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕНТВА У КАНДАЗЕ

У Торонто адбылося супольнае паседжанне сяброў Галоўнае Управы, Нагляднае Рады і сяброў ЗБК з Торонто. Галоўным пытаннем па паседжанні было — выдаўніцтва. Са справа здачаў і інфармацыя ў выявілася, што ў Торонто есьць тэхнічныя магчымасці для выдання друкам тыдневай беларускай газеты. Тому Управа ЗБК заабавязала ўсіх сяброў неадкладна распачаць збор сродкаў на выданье газеты.

У далейшым праектуеща ўтварыне тут Беларускага Выдавенцтва — арганізацыі, сябры якой добраахвотна заабавізліся б неяўлікай месячнай складкай стала падтрымліваць выданье газеты, а калі будзе магчыма, то і кнігак.

ІІ-гі АГУЛЬНЫ ЗЬЕЗД БХАА «ЖЫЦЬЦЕ»

Лендан. 4 верасьня адбыўся ІІ-гі з'яўлікі Агульны Зъезд Беларускага Хрысціянскага Акадэмікага Аб'яднання «Жыцьце». Са справа здачаў Управы выявілася, што ў мінульым годзе дзейнасць БХАА была ажыўлена. Арганізацыя акрэпліла ўнутры, ўвайшла ў сувязь з міжнароднымі студэнцкімі арганізацыямі, зладзіла ў Лендане шэсць дыскусійных дакладаў, сабрала калі 30 ф. на дапамогу студэнтам у Нямеччыне.

Пасля дыскусіі над справа здачамі былі выбраныя тры дэлегаты ад БХАА на Зъезд ЦБСА у Люўене. Зъезд пастанавіў, што кожны сябры БХАА мае плаціць сяброўскую складку ў вышыні 6 д. месячна.

Скауцкая праца ажыўлася

Ужо незадоўга пасля пераезду беларускіх лягероў і груп у Розэнгайм пачата была рэарганізацыя старых скаўцкіх адзінак і дапаўненне іх радоў новымі скаўтамі і скаўткамі. У выніку гэтае рэарганізацыі быў развязаны 3-ці Сыцяг ЗБСЧ Остэргофэн. Скаўты і скаўткі гэтага Сыцягу ўліцца ў перанесены з лягера Віндзішборгердорф 6-ты Сыцяг ЗБСЧ Розэнгайм. Пасля завяршэння рэарганізацыі пэрыяду у радох 6-га Сыцягу ЗБСЧ аказаўся 58 скаўтаў і ваўчкоў, ды 56 скаўтак і пралесак.

Час гарачага селінгі лета насы скаўты і скаўткі належна выкарысталі прайлоўшы групамі летні лягер IMKA у Альпах. Пасля лягера быў сарганізаваны тыднёвы курс для старых скаўтаў пад дзісантымі кіраўніцтвам і пры актыўным узделе Галоўнага Кіраўніка ЗБСЧ. У выніку курсу прыступлена да арганізацыі асобнае скаўцкае адзінкі — Старша скаўцкага кругу, на пашыраных асновах і на новых прынцыпах.

Апрача таго вядзенца нармальная, плянавая праца па дружынах і грамадах, робяцца экспкурсіі, раз-

вучаючыя новыя песні. Выйлі зладжаны удалы і мілья скаўцкія вогнішчы ў тым ліку адно урачыстасць на завяршэнне курсу, з нязвычайнай шматлікімі удзеламі жыхарства лягера.

Скаўты маюць свой уласны куток — скаўцкую сінітлю, якую яны уласнімі сіламі адрамантавалі і аbstalівалі. Працуе з добрымі вынікамі скаўцкая бібліятэка.

Нашы скаўты рэпрэзентавалі беларускую моладзь на міжнароднай канферэнцыі моладзі у Прынне (над возерам Кімзэ). Наагул трэба з прыменасцю прызнань, што насы скаўты сваімі ціхой, настойлівай працаі заваявалі прыхильніцтва і сымпатыю жыхароў лягера.

А моладзь сама горненца ахвостна ў скаўцкія рады, дзе ёй алказылі праваднікі, як і сябры-кіраўнікі прац асабісты добры прыклад, ахвярнасць, дружнасць і запраўднае сябраўства паказваючы прывільную дарегу ўсімаму тэмпорамэнту і лішкам маладое энергіі якая так патрэбна як дзяля асабістага, так і нацыянальна-іншасці і дабрабыту.

Шэры Войк

вучываючыя новыя песні. Выйлі зладжаны удалы і мілья скаўцкія вогнішчы ў тым ліку адно урачыстасць на завяршэнне курсу, з нязвычайнай шматлікімі удзеламі жыхарства лягера.

Скаўты маюць свой уласны куток — скаўцкую сінітлю, якую яны уласнімі сіламі адрамантавалі і аbstalівалі. Працуе з добрымі вынікамі скаўцкая бібліятэка.

Нашы скаўты рэпрэзентавалі беларускую моладзь на міжнароднай канферэнцыі моладзі у Прынне (над возерам Кімзэ). Наагул трэба з прыменасцю прызнань, што насы скаўты сваімі ціхой, настойлівай працаі заваявалі прыхильніцтва і сымпатыю жыхароў лягера.

А моладзь сама горненца ахвостна ў скаўцкія рады, дзе ёй алказылі праваднікі, як і сябры-кіраўнікі прац асабісты добры прыклад, ахвярнасць, дружнасць і запраўднае сябраўства паказваючы прывільную дарегу ўсімаму тэмпорамэнту і лішком маладое энергіі якая так патрэбна як дзяля асабістага, так і нацыянальна-іншасці і дабрабыту.

Шэры Войк

ДАКЛАД СП. ПРЕЗЫДЕНТА У ПАРЫЖЫ

28 жніўня у памешканні Хрысціянскага Сындыкату Аб'яднання Беларускіх Работнікаў у Францыі сп. Прэзыдэнт М. Абрамчык прытаяў даклад на тему: «Беларуская справа на тле сучасных національных падзеяў».

На дакладзе былі прысунтыя беларусы з парыскай калені і з правінцыі.

БЕЛАРУСЫ У ЗША АРГАНІЗОВАЮЦА

15-га жніўня ў Злучаных Штатах Амерыкі паўстала беларуская арганізацыя пад назовам «Беларускае Аб'яднанне ў Амерыцы». Старшыне арганізацыі з'яўляецца сп. інж. Гарошка, заступнікам — сп. др. Я. Станкевіч, сакратаром — сп. Міхаенак.

АКТЫЎНАСЦЬ БЕЛАРУСАУ АУСТРАЛИИ

Беларусы ў Аўстраліі, на гэдзячы на іхнюю распяцярушанасць на далекія адлегласці, трymаюць паміж сабою цесную сувязь і ў грамадзка-нацыянальной працы выказваюць вялікую актыўнасць. Там цяпер праводзіцца збор ахвяраў на Беларускі Нацыянальны Фонд. Збор ідзе памысна. Сабрана ўжо ладная сума грошай.

АБ'ЕДНАННЕ БЕЛАРУСАУ У ИТАЛИИ

Фельсэрдоф. У Італіі паўстала ініцыятыўная група па арганізацыі Хрысціянскага Аб'яднання Беларусау ў італії, мэтай якога мае быць узаемная помоч і культурна-асветная праца.

Удзячнай праца

(З дзейнасці Канцылярыі душпастырства для Беларусау — Эвангелікаў у Лінцу (верхня Аўстрый).

Канцылярыя душпастырства для Беларусау — Эвангелікаў у Лінцу была зарганізована ў першай палове 1946 г.. Мэтою сваю Канцылярыя душпастырства уважае дапамагаць у галіне рэлігійнай, нацыянальнай і матэрыяльнай распяцярушаным беларусам у Верхнім Аўстрый. Арганізаторам Канцыляриі і кіраўніком яе з'яўляецца ведамы беларускі съяўтар, Пастар Ян Пятоўскі.

Увесь Верхні Аўстрый, дзе толькі было магчымым, Канцылярия арганізowała для беларусаў рэлігійныя зграмаджэнні, ладзіла сходкі, на якіх чыталіся лекцыі ўзгадаваўчага харарактару, праводзіліся гутаркі... Гэтак ынамам стваралася жарало неабходнае ду-

ховае сілы ў цяжкім штодзённым жыцьці па эміграцыі нашых людзей. У Канцыляриі душпастырства многія беларусы, якія эмігравалі з акіяні, атрымлівалі парады ў спраўах эміграцыйных, науচаліся, як яны па прыбыцці ў новую краіну, маюць уладзіць сваё жыцьцё, каб гэтае жыцьцё было беларускім, разумным, як маюць гэтих рэпрэзентаваць беларускую нацыю ў новых аbstавінах жыцьця, трymаюць сувязь зь беларусамі і беларускімі арганізацыямі па эміграцыі, як маюць працаўцаў над сабою, каб маральна і беларускай іх вартасць што-раз узрастала, і як маюць із сваіх матэрыяльных даходаў пэўную частку стала і сымпатычна выдзяляць на агульную беларускую справу.

Агляджаючы дзейнасць Канцыляриі, беларуская эміграцыя ня можа па вызыканию душпастырства ўзяць на выкананіе аbstынэнтнай прамысленасці за праробленую карыснную працу.

С.

Трэці Агульны Зъезд ЦБСАЧ

У часе ад 9. 10. 49 да 17. 9. 49 адбудзенца Трэці Агульны Зъезд ЦБСАЧ у Люўене (Бельгія) у памешканні Беларускага Студэнцкага Дому.

Прадбачваючы наступнай грамате зъезд:

9-га а 8 гадз. раніцы — Служба Божая, а 10-ай гадзіне — Адчыненне Зъезду, а 12-й гадзіне — Урачысты абед для ўдзельнікаў Зъезду і запрошаных гасцей.

Пасля абеду зъведванье Люўену (Універсітэт, Бібліятэка) і іншы.

10, 11 і 12 ад 8 гадз. раніцы — Парады паводле парадку дні 12-га а 19 гадз. — Зачыненне

Наш Фонд

На выдавенці Фонд «Бацькаўшчыны» апошнім часам злажыўся: Беларусы лягера Розэнгайм — 270 Н.М.

Усім ахвярадаўцам шчырае дзякую!

Правакацыйны пашквіль

Апошнім часам із гаёгера дП Бакнант шырокая распаўсюджваецца сярод беларускага эміграцыі, а таксама афіцыйных амэрыканскіх і IPOўскіх установаў анатымны правакацыйны пашквіль, выдадзены асобнай брашурай на рататары, пад назовам «Хто такія крывічы?». На просьбу асобнай упамінаных у гэты анатымы, началася съледзтва па выяўленню аўтараў і пашыраліцаў гэта пашквіль, якія будуть пасягнутыя да адказнасці перад амэрыканскім судом.

У БНК

ІМПРЭЗЫ І ДАХОДЫ БНК

У суботу 27. 8. 49 улягеры Піонір Казэрнэ ў Розэнгайме была зладжана зь ініцыятыўы БНК вэчарына разам з лятарэй. Імпрэза прынесла ў касу БНК 45 марак. У дарозе дабраволнага самаападаткавання працуючых за месяц ліпень было упльво 100,42 Н.М., а за месец жніўень 159,60 Н.М.

ДЕЛІГАЦІЯ У ГАЛОУНУЮ

КВАТЭРУ АРМІИ

23. 8. 49 БНК была выслана дэлегацыя ў Галоуную Кватэр Амэрыканскай Арміі ў Гайдэльбергу ў спраўе паведамлення IPO аб тварэнні работніцкіх кампаній. У Гайдэльбергу выяс